

Белорусский государственный университет

Экономический факультет

Кафедра банковской экономики

Аннотация к дипломной работе

«Депозитные операции банков и пути повышения их эффективности (на примере ЗАО «МТБанк»)»

ЧИСТЯКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕНА

Научный руководитель к.э.н. доцент Антонова Лариса Евгеньевна

Минск, 2018

АННОТАЦИЯ

на дипломную работу «Депозитные операции банков и пути повышения их эффективности (на примере ЗАО «МТБанк»)»

Цель работы заключается в: определение роли депозитов в ресурсной базе коммерческих банков, а также выявление основных тенденций их развития и совершенствования.

Объектом исследования являются – депозитные операции как способ формирования ресурсной базы банков.

Предмет исследования – практика проведения депозитных операций на примере ЗАО «МТБанк».

Методы исследования: табличный, группировок, сравнительный анализ, абсолютных разниц, относительных величин.

Исследования и разработки: изучены следующие вопросы: экономическая сущность депозитных операций, роль данных операций в формировании ресурсов банка; классификация депозитов и их характеристика; порядок организации привлечения средств населения в ЗАО «МТБанк», а также их оформление; динамика и структура депозитов; проблемы привлечения средств в современных условиях; пути совершенствования депозитных операций.

Новизна полученных результатов заключается в: разработан новый банковский депозит с целевым использованием.

Область возможного практического применения: ЗАО «МТБанк».

АНАТАЦЫЯ

на дыпломную працу «Дэпазітныя аперацыі банкаў і шляхі павышэння іх эфектыўнасці (на прыкладзе ЗАТ " МТБанк ")»

Мэта работы заключаецца ў: вызначэнні ролі дэпазітаў у рэсурснай базе камерцыйных банкаў, а таксама выяўленне асноўных тэндэнцый іх развіцця і ўдасканалення.

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца – укладныя аперацыі як спосаб фарміравання рэсурснай базы банкаў.

Прадмет даследавання – практыка правядзення ўкладных аперацый на прыкладзе ЗАТ «МТБанк».

Метады даследавання: таблічны, групавы, параўнальны аналіз, абсалютных розніц, адносных велічынь.

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны наступныя пытанні: эканамічная сутнасць укладных аперацый, роля дадзеных аперацый у фарміраванні рэсурсаў банка; класіфікацыя дэпазітаў і іх характарыстыка; парадак арганізацыі прыцягнення сродкаў ў ЗАТ «МТБанк», а таксама іх афармленне і ўлік; дынаміка і структура дэпазітаў; праблемы прыцягнення сродкаў у сучасных ўмовах; шляхі ўдасканалення дэпазітных аперацый.

Навізна атрыманых вынікаў заключаецца ў: распрацаваны новы банкаўскі ўклад з мэтай выкарыстаннем.

Вобласць магчымага практычнага прымянення: ЗАТ «МТБанк».

ABSTRAKT

for the thesis "Depositary operations of banks and ways to increase their efficiency
(by the example of JSC " MTBank ")»

The object of study – deposit operations as a way of formation of resource base of banks.

Subject of research – the practice of conducting Deposit operations by the example of JSC «MTBank».

Objective: to determine the role of deposits in resource base of commercial banks, as well as identifying the main trends in their development and improvement.

Research methods: tabular, groups, comparative analysis, absolute differences, relative values.

Research and development: studied the following issues: the economic substance of the Deposit operations, the role of these operations in forming the Bank's resources; classification of deposits and their characteristics; the organization of attracting public funds in JSC «MTBank», as well as their registration and accounting; dynamics and structure of deposits; the problem of attracting funds in modern conditions; ways of improvement of Deposit operations.

Elements of scientific novelty: a new Bank Deposit with the intended use.

The scope of possible practical application: JSC «MTBank».